


САКАВІЦКІ СЕРПАНЦІН

Усе словы ў крыжаванцы пачынаюцца з літары С

ПАГАРЫЗАНТАЛІ: 1. Тое, што і самасейка. 4. «Гарыць бор, гарыць бор, // Гарыць і ... // А хто ж мяне пацалуе — // Таму буду жонка». Прыпеўка. 6. Сакавік дрэвам ... пускае (прык.). 9. Нікацінавая смала, якая застаецца пасля курэння ў цыбуку люлькі (разм.). 11. Тое, што і свежына (разм.). 12. «Люблю сакавіцкія воды — // Вірлівыя ... вясны». З верша Н. Аксёчык «Сакавіцкія воды». 13. Гук такога тэмбру, які ўтвараецца птушкамі, некаторымі жывёламі. 14. «Жаварончкі, прыляціце, // Вясну красную прынясіце, // Каб сонейка свяціла, // Каб ... белы растапіла». З вяснянкі. 16. Беларускае абрадавае пітво. 19. Парадная гасціная. 20. «Вясна-красна к нам у госці прыйшла, // У гумне ... ўсё павынесла, // У клеці жыта ўсё павыпарала». З вяснянкі. 24. Тэатральны работнік, які сачыў за выходам актёраў на сцэну (уст.). 26. «Люблю мой ... , як расцвітае, // Як салавей свой трэль вядзе». З верша Цёткі (А. Пашкевіч) «Мой сад». 27. Юшка без ярша, што ... без бульбы (прык.). 28. «Устань, устань, маё ты ...! // Залатаструнна іграе ўжо вясна». З паэмы Я. Купалы «Яна і я». 29. «І ад бярозавага соку // Схмялелы крочыць ...». З верша Г. Кляўко «Чаканне вясны».



ПА ВЕРТЫКАЛІ: 2. Штабель. 3. Колькасць «жаваранкаў», якія выпякаліся для дзяцей на свята Саракі (22 сакавіка). 5. І кошка бліноў напячэ, калі ... сцячэ (прык.). 7. ... седакоў — не воз, абі конь вёз (прык.). 8. Тое, што і сіпата. 10. Вялікі стог сена, саломы. 12. Старыя рэчы; з іх распальвалі вогнішча на гуканні вясны, што сімвалізавала развітанне з зімой. 13. ... коп не грошы, абі хлопец харошы (прык.). 14. Лубянка для руч-

ной сяўбы. 17. Інфекцыйнае захворванне. 18. ... — трава, пралеска, барвенак; першацветы, якія зацвітаюць адразу пасля раставання снегу. 21. Зварот да мужчыны ў некаторых краінах. 22. Пясчаны ўраган у пустынях Азіі і Афрыкі. 23. Якое дрэва, такі клін, які бацька, такі ... (прык.). 24. Пласт чаго-небудзь. 25. Задавальненне, ахвота (перан.).
Склаў Лявон ЦЕЛЕШ, г. Дзяржынск.

ПА ГАРЫЗАНТАЛІ: 1. Салавей, 4. Са- ММ. 23. Сын. 24. Спой. 25. Смак. 17. Сепціс. 18. Соп. 21. Сеп. 22. Са- 12. Старызна. 13. Сто. 14. Сявелька. рк. 5. Сала. 7. Сем. 8. Сп. 10. Спфрт. кавік. **ПА ВЕРТЫКАЛІ:** 2. Сток. 3. Со- 26. Сад. 27. Суп. 28. Сонайка. 29. Са- 19. Салон. 20. Сена. 24. Спзварыўс. 12. Сок. 13. Свіст. 15. Снег. 16. Сята. 6. Сок. 9. Сок. 11. Свежаніна. **ПА ГАРЫЗАНТАЛІ:** 1. Салавей, 4. Са- ПРАВЕЦЕ, КАЛІ ЛАСКА, АДКАЗЫ

СЁННЯ

Сонца

	Усход	Заход	Даўжыня дня
Мінск	7.33	19.07	11.34
Віцебск	7.23	18.56	11.33
Магілёў	7.23	18.57	11.34
Гомель	7.19	18.54	11.35
Гродна	7.48	19.23	11.35
Брэст	7.48	19.24	11.36

Месяц

Маладзік 6 сакавіка. Месяц у сузор'і Блізнят.


Імяніны

Пр. Пракопа, Ціта, К. Юстыны, Алоіза, Бярнарда, Васіля, Максіміяна, Рыгора.



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА



Даты Падзеі Людзі

12 САКАВІКА



1593 год — у віленскай друкарні братоў Мамонічаў надрукаваны «Буквар», адзін з першых буквароў у Беларусі. Да гэтага граматы асвойвалі па царкоўных кнігах, і толькі з XVI стагоддзя сталі складаць і выдаваць спецыяльныя дапаможнікі. У 1596 годзе там жа выйшаў «Буквар», складзены і выдадзены Л. Зізаніем. Па абедзвюх кнігах вучыліся чытаць і пісаць у Беларусі і Украіне, у Расіі і Літве. У 1906 годзе выйшаў «Беларускі лемантар» К. Каганца і «Першае чытанне для дзетак беларусаў» Цёткі.

1915 год — нарадзіўся (вёска Машканы, цяпер у Сенненскім раёне) Аляксандр Канстанцінавіч Гаравец, Герой Савецкага Саюза (1943 год). З 1932 года ў Чырвонай Арміі. У Вялікую Айчынную вайну — з ліпеня 1942-га на Паўночна-Каўказскім, Варонежскім фронтах. Намеснік камандзіра эскадрылі знішчальнага авіяпалка старшы лейтэнант Гаравец здзейсніў 74 баявыя вылеты, у паветраных баях збіў 11 самалётаў праціўніка, у тым ліку 9 — падчас бою 6 ліпеня 1943 года, на другі дзень Курскай бітвы. Гаравец адарваўся ад сваёй групы і вёў бой у адзіночку (як мяркуецца, з-за паломкі радыёстанцыі на яго самалёце) з дваццацю нямецкімі самалётамі. У ходзе гэтага бою ён збіў дзевяць Ju-87, у тым ліку адзін таранам, і сам быў збіты чацвёркай нямецкіх знішчальнікаў пры вяртанні на базу. Аляксандр Гаравец — адзіны ў свеце лётчык, які збіў у адным баі столькі самалётаў праціўніка.



1929 год — нарадзіўся (вёска Лемяшэвічы, цяпер у Пінскім раёне) Уладзімір Гаўрылавіч Колб, беларускі вучоны ў галіне біяхіміі, доктар медыцынскіх навук, прафесар, заслужаны дзеяч навукі Беларусі. З 1970 года з'яўляўся загадчыкам кафедры Беларускага інстытута ўдасканалення ўрачоў, з 1999-га — у Мінскім кансультацыйна-дыягнастычным цэнтры. Аўтар навуковых прац па біяхіміі, клінічнай біяхіміі і лабараторнай дыягностыцы, імуналогіі лёгкай і сардэчнай паталогіі, дыягностыцы і метадах даследаванняў у нефралогіі і ўралогіі, хірургічных захворванняў. Памёр у 2014 годзе.

1899 год — аўстрыйскі прадпрымалец, дыпламат і аўтаамадар Эміль Ёлінек пад псеўданімам Месье Мерседэс на сваім аўтамабілі атрымаў першую перамогу ў гонцы Ніца—Маганьён—Ніца, праславіўшы фірму «Даймлер». У сакавіку 1901 года машына заваявала практычна ўсе ўзнагароды. З таго часу ўсе легкавыя аўтамабілі фірмы «Даймлер» сталі выпускацца пад маркай «мерседэс».

1930 год — у перыяд англійскага каланіяльнага панавання ў Індыі пачалася кампанія негвалтоўнай барацьбы за незалежнасць (так званая «сацыяграха» — упартасць у ісціне), натхняльнікам якой быў Махатма Гандзі.

1940 — у Маскве паміж СССР і Фінляндыяй падпісаны мірны дагавор, які скончыў Савецка-фінляндскую вайну 1939—1940 гадоў.

1990 год — у Маскве адкрыўся III З'езд народных дэпутатаў СССР, які прыняў рашэнне аб скасаванні артыкула 6 Канстытуцыі СССР, што дэклараваў кіруючую ролю КПСС. 14 сакавіка быў прыняты Закон «Аб заснаванні пасады Прэзідэнта СССР і ўнясенні змяненняў і дапаўненняў у Канстытуцыю СССР», згодна з якім кіраўніком дзяржавы становіцца Прэзідэнт СССР.

З днём нараджэння, з юбілеем шчыра віншваем адданую падпісчыцу і прапагандыстку роднай газеты на роднай мове, яе актыўную аўтарку **Ніну Мацвееўну БУРКО** з Бярэзіншчыны. Зычым моцнага здароўя, поспехаў ва ўсіх вашых справах, бадзёрасці, аптымізму...

Каб зоркі падалі ў руку,
Каб вам ва ўсім спрыяла неба.
І каб хапала ў кашальку
На ўсе надзённыя патрэбы!

Звяздоўцы.



УСМІХНЕМСЯ

Жанчынам немагчыма дагадзіць. Вось, напрыклад, сёлета 8 Сакавіка. Спаць нават не клаўся, а шостаі раніцы павіншаваў, падарыў велізарны букет з незабудак у форме сэрца, залаты пярсцёнак з дыямантам, торт са свечкамі ў выглядзе васьмёркі. Так, па вайберы, так, з рыбалкі. Але ж хіба гэта падстава для істэрэрыкі?!

Прыгожая бландзінка з грудзёмі чацвёртага памеру, якая памылкова зазірнула на чужы 8-сакавіцкі карпаратыў, сапсавала настрой усёй жаночай палове калектыву.

Летась на 8 Сакавіка падарыў жонцы пральную машыну, сёлета — пасудамыечную, планавай на дзень нараджэння падарыў мультыварку, але задумаўся: а ці не занадта шмат часу ў яе будзе, каб плаваць мяне?

Жанчынам немагчыма дагадзіць.

Рубрыка ў газеце «Пытанні чытачоў»:
— Я перажыў 8 Сакавіка! Ці маю я права на якія-

небудзь ільготы і кампенсацыі ад дзяржавы?

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: В. АНУФРЬЕВА (намеснік галоўнага рэдактара), Н. ДРЬІНДРОЖЫК, Н. КАРПЕНКА (першы намеснік галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы намеснік дырэктара), М. ЛІТВІНАЎ (намеснік галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСкі (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.

Выдавец — Рэдакцыяна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

ТЭЛЕФОНЫ ў МІНСКУ: прыёмнай — 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: лісьмаў — 287 18 64, маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыі: 287 18 81.

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў, іх меркаванні не з'яўляюцца меркаваннем рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй лісты. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

<http://www.zviazda.by>;
e-mail: info@zviazda.by,
(для зваротаў): zvorot@zviazda.by

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Газета адрэдагавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004. 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 5 разоў на тыдзень. Тыраж 20.008. Індэкс 63850. Зак. № 921.

ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79, РЭКЛАМЫ e-mail: reklama@zviazda.by

Нумар падпісаны ў 19.30
11 сакавіка 2019 года.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12